

5. Хренов Н. А. Социальная психология искусства: переходная эпоха / Н.А.Хренов. – Москва : Альфа-М, 2005. – 622 с.
6. Юнгер Ф. Г. Ницше / Фридрих Георг Юнгер. – М. : Праксис, 2001. – 252 с.
7. Grätz, K. Nietzsche als Dichter: Lyrik – Poetologie – Rezeption / Katharina Grätz, Sebastian Kaufmann. – Berlin, Boston: De Gruyter, 2017. – 488 S.
8. Hall, Joshua M. Slanted Truths: The Gay Science as Nietzsche's Ars Poetica [Electronic resource] // Evental Aesthetics. – 2016. – Vol. 5, № 1. – P. 98–117. Mode of access: <https://philarchive.org/archive/HALSTT-2>. – Date of access: 08.02.2022.

УДК 94(476)«1912/1915»

## **ЧАСОПІС «САХА» І ЯГО РОЛЯ Ў ПАПУЛЯРЫЗАЦЫ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫХ ВЕДАЎ Ў БЕЛАРУСІ (1912–1915)**

*Сяргей Мянчэня*

*Беларуская сельскагаспадарчая бібліятэка імя I. С. Лупіновіча  
Нацыянальной акадэміі навук Беларусі  
[men\\_sv@tut.by](mailto:men_sv@tut.by)*

Часопіс «Саха» з'яўляўся першым беларускамоўным сельскагаспадарчым выданнем і дзейным правадніком ідэі беларускага нацыянальнага Адраджэння. Рэдакцыя накіравала свою дзейнасць на паляпшэнне матэрыяльнага становішча сельскага насельніцтва Беларусі праз папулярызацыю сельскагаспадарчай навукі, развіццё новых форм гаспадарчай дзейнасці, пропаганды выкарыстання новых сістэм севазвароту, тэхнікі, угнаенняў.

**Ключавыя слова:** часопіс «Саха», сельская гаспадарка, сістэма гаспадарання

## **THE “SAKHA” MAGAZINE AND IT’S ROLE FOR POPULARIZATION OF AGRICULTURAL KNOWLEDGE IN BELARUS (1912–1915)**

*Sergey Menchenya*

*Belarusian Agricultural Library of the National Academy of Sciences of Belarus*

Magazine “Sakha” was the first Belarusian-language agricultural periodical addition and an active conductor of the idea of the Belarusian national revival. The editorial board aimed to improve the financial situation of the rural population of Belarus through the promotion of agricultural science, development of new forms of economic activity, promotion of new crop rotation systems, machinery and fertilizers.

**Keywords:** Magazine “Sakha”, agriculture, management system

У красавіку 1912 г. сельскагаспадарчы аддзел «Нашай Нівы» быў ператвораны ў самастойную рэдакцыю часопіса «Саха», які стаў першым беларускім перыядычным выданнем, што спецыялізівалася на папулярызацыі сельскагаспадарчых ведаў. Рэдактарам «Сахі» стаў Аляксандр Мікітавіч Уласаў (1874–1941), адзін з пачынальнікаў беларускага нацыянальнага руху, арганізатар Беларускай сацыялістычнай грамады і рэдактар-выдавец «Нашай Нівы».

Рэдакцыя ставіла сваёй мэтай пашырэнне вопыта выкарыстання новых тэхналогій землеапрацоўкі, угнаенняў, новых сельскагаспадарчых культур у сувязі са зменамі, якія адбываліся ў спецыялізацыі сельскай гаспадаркі Беларусі. Да супрацоўніцтва запрашалі ўсіх жадаючых, заклікаючы каб «усё, што праверана лепшымі гаспадарамі і можа быць без рызыкі заведзена ў нашай гаспадарцы, няхай кожны шырыць на старонках “Сахі”» [1, с. 2]. Сярод цяжкасцей, з якімі гатова была сустэрэцца рэдакцыя, бачыліся недавер сялян да сельскагаспадарчых і зберагальных таварыстваў, прыхільнасць да старых метадаў вядзення гаспадаркі і ўспрыманне агранамічнай навукі, як «пацеху паноў і вучняў» [1, с. 3]. Часопіс выдаваўся да 1915 г., потым два нумары выйшлі у красавіку – май 1920 г., а рэгулярны выпуск быў наладжаны ў 1927–1931 гг. У разгледаючы перыяд выйшла 27 нумароў, але не ўсе яны патрапілі да чытачоў. № 24 і 25 былі арыштаваны да рашэння суда, а № 26 канфіскаваны. № 28, які анансаваўся, як перададзены ў друк, не выйшаў [2, с. 14].

Першапачатковая «Саха» выдавалася ў Вільні (№ 1–17), а са снежня 1913 г. – у Мінску. Па ўспамінах пляменніцы А. Уласава В. Ніжанкоўскай рэдакцыя ў Мінску спачатку размяшчалася на вул. Шырокай (у часопісе пазначана Аляксандраўская, 25 – сучасная М. Багдановіча), а затым у доме Кацялкоўскага, па

адрасу Захар'еўская, 24 (дом заходзіўся ў раёне Плошчы Незалежнасці на супраць Дома Урада, да нашых дзён не захаваўся, у 1960-я гг. быў знесены) [3, с. 14]. Рашэнне аб пераносе рэдакцыі ў Мінск, А. Уласаву далося цяжка – гублялася магчымасць паўнавартасна рэдагаваць «Нашу Ніву», ды і Мінск не меў таго беларускага асяродка, які склаўся ў Вільні.

У самім часопісе прычына пераезда тлумачылася тым, што Мінск з'яўляецца «геометрычным» цэнтрам Беларусі і цэнтрам вялікай сельскагаспадарчай губерні, тут функцыянуе балотная станцыя, школа паляпшэння сенакосаў і дабывання корму, земскі сельскагаспадарчы музей, плануеца адкрыццё «вышэйшага сельскагаспадарчага інстытута» [4, с. 16]. Выказвалася надзея, што Мінск хутка ператворыцца ў цэнтр сельскагаспадарчай навукі Беларусі, што будзе спрыяць якаснаму росту «Сахі», якая будзе спрыяць пераўтварэнню Мінска у беларускі культурны цэнтр.

Дадзеныя надзеі спрайдзіліся. «Саха» стала першым беларускамоўным выданнем у горадзе і арганізацыйным цэнтрам беларускай культуры. Пры рэдакцыі быў створаны моладзевы часопіс «Лучынка», распачаў працу тэатральны гуртак. Значную дапамогу ў выданні «Сахі», у тым ліку фінансавую, А. Уласаву аказваў яго швагер, казённы губернскі аграном А. Снітка.

Значная частка артыкулаў «Сахі» падпісана ініцыяламі, ці псеўданімамі. Сярод аўтараў № 5 фігуруюць – Э. Б., Х., М. Б., Юлько з Моладава, Локас, Тутэйшы аграном, Гаспадар [5]. Вызначыць, кім з'яўляліся гэтыя людзі, дастаткова складана. Сам А. Уласаў свае тэксты падпісваў ініцыяламі А. У. («Хутары ў Вілейскім павеце», «Аб гатунках фруктоў», № 6). У рэдакцыі «Сахі» працаваў таксама Вацлаў Ластоўскі. З прычыны таго, што яго псеўданімы вядомы, можна адзначыць яго аўтарства тэкстаў «Вільня, 1 лістапада 1912 г.» (В. Л.); «Цікавае аб спосабе гаспадаркі на Беларусі 300 гадоў таму назад», аб інфармацыі А. Гваныні аб сельскагаспадарчых культурах, падрыхтоўцы лядоў і спосабе пасадкі азімага жыта (В-т, № 9); «Віленскай выстаўка хатніго рэмесла» (Ю. В., № 16). Пад псеўданімам Наз. Бываеўскі дасылаў з Масквы тэксты Язэп Дыла, які ў свой час быў выключаны з Юр'еўскага ветэрынарнага інстытута («Кармленне кароў пры даеніні», «Згусцэлы мёд», «Абарона чпол ад мышы», № 6). Верагодным аўтарам тэкста «Проба гнаення канюшыны кайнітам» (А. С., № 3) з'яўляецца вышэй адзначаны А. Снітка, які жыў у Радашковічах. Сярод тых, хто падпісваўся сапраўднымі прозвішчамі, былі практикуючыя дзеячы сельскагаспадарчай навукі, некаторыя з якіх займалі дзяржаўныя ці грамадскія пасады. Гэта навуковы кансультант рэдакцыі, вучоны аграном Э. Сакалоўскі, урадавы аграном Віленскай губерні Кацельнікаў, інструктар малочнай гаспадаркі Слуцкага павета Л. Папроцкі, студэнт-ветэрынар Варшаўскага інстытута К. Сініцкі, доктар ветэрынарыі С. Гольдэнэр. На смерць апошняга ў № 27 быў змешчаны некралог, адзіны ў нумарах разглядаемага перыяду [2, с. 2].

Верагодна, што сярод аўтараў «Сахі» былі і жанчыны. Так, сярод псеўданімаў фігуруюць Алёна («Прыгатаўленыя ям пад дрэўцы», № 5; «Работы ў садзе вясной», № 11), Сак–ая («Што рабіць з ягадамі вясной» № 2), Г. Іваноўская («Колька», № 7).

На старонках «Сахі» разглядаліся разнастайныя аспекты сялянскага жыцця і аграрнай навукі, ад магчымасцяў сельскагаспадарчай кааперацыі да пабудовы шпакоўняў. Асвятляліся пытанні птушкаў і жывёлагадоўлі, севазвароту, будаўніцтва, садаводства. Калі ў рэдакцыі ўзнікалі пытанні, ці ўдакладненні, яны назначаліся знізу, а чытачам прапаноўвалася дасылаць свае меркаванні.

У раздзеле раслінаводства папулярызаваліся бабовыя культуры – гарох, лубін. Сустракаецца інфармацыя аб асаблівасцях вырошчвання кукурузы, якая завецца конскім зубам. Аўтар Аграном паведамляе пра тое, што конскі зуб у Беларусі ніколі не вызравае, таму ідзе на корм каровам ў сечку, ці на сілас. Сярод галоўных якасцей расліны пазначаюцца яе высокая эфектыўнасць у барацьбе з пустазеллем, смакавыя якасці і магчымасць стаяць у полі да снега. Галоўны мінус – адсутнасць магчымасці ўласнай загатоўкі сямян і іх высокі кошт – 10 руб. на дзесяціну [6, с. 8–9]. Аўтар А.В. падае падрабязную інструкцыю пасадкі і дагляду кукурузы. Садзілі насенне радкамі ў баразёнкі, закрываеца бараной, ці граблямі. Як і бульбу, кукурузу агбанялі трох раза па меры роста [7, с. 10]. Сярод больш экзатычных відаў – каўказскі жывакост. Яго рэкамендавалася вырошчваць на вільготных глебах у цяні для корму свінням. Гэтую расліну началі вырошчваць у гаспадарках Мінскага і Слуцкага паветаў. Рэдакцыя паведамляла, што ў адной з гаспадарак Лідскага павета жывакост вырошчаюць ужо больш 20 гадоў, сама яна мае вazon з раслінай і паспрабуе знайсці насенне для сваіх чытачоў, аднак прапаноўвала не рызыкаваць і адводзіць пад пасеў «цікавай і – хто ведае – можа вельмі карыснай расліны» невялікія зямельныя надзелы [7, с. 11–13].

Асвятлялася дзейнасць сельскагаспадарчай станцыі ў м. Беняконі Віленскай губерні, якой кіраваў цёзка В. Ластоўскага – Вацлаў Стэфанавіч Ластоўскі. На ёй праводзіліся даследаванні па выкарыстанню штучных угнаенняў, вопыты па вызначэнню найбольш ураджайных для Беларусі гатункаў раслін. Сярод практичных парадаў для гаспадароў ад супрацоўнікаў станцыі можна вылучыць рэкамендацыі па вырошчванню бульбы: прыводзіцца пералік гатункаў («Від», «Гаўронек», «Сілезія»), вызначаўся негатыўны ўплыў на ураджайнасць пашыранай практикі скошвання бульбоўніка [5, с. 14]. Не заставалася без увагі рэдакцыі і Мінская балотная станцыя. Супрацоўнікі станцыі паведамлялі аў сваіх дасягненнях, «Саха» рэкламавала курсы па балотнай гаспадарцы, давала рэцэнзію на часопіс «Болотоведение» [6, с. 15–17].

Пасля пераезду «Сахі» у Мінск рэдакцыя пэўны час працавала непадалёк ад лабараторы і музея станцыі (Аляксандраўская, 25 і Аляксандраўская, 36 адпаведна).

Важнае месца на старонках «Сахі» займалі матэрыялы аб сельскагаспадарчых выставах у Вільні, Мінску, Капылі, Нягневічах (Наваградскі павет). Прыводзілася падрабязная інфармацыя аб удзельніках і пераможцах. За свае матэрыялы «Саха» атрымала срэбранныя медалі на выставах насення ў Вільні (14–18 лютага 1913 г.) і ў Мінску ў 1914 г. Мінскую выставу рэдакцыя «Сахі» дапамагала афармляць плакатамі на розную тэматыку. Частка экспанатаў – калекцыя гатункаў ячменя, аўса і бульбы – былі перададзены ў гаспадарчы музей часопіса [8, с. 3; 7, с. 9]. Нажаль, больш падрабязнай інфармацыі аб tym, што сабой прадстаўляў гэты музей, не прыводзіцца.

Акрамя ўдзелу ў выставах сельскагаспадарчых таварыстваў, «Саха» сама зaimалася арганізацыяй падобных мерапрыемстваў. Месцам правядзення былі абрани Радашковічы. Першая выставка павінна была праісці 27 верасня 1912 г. на плошчы каля пажарнага дэпо, яе планавалася прысвяціць буйной рагатай жывёле. Да ўдзелу дапускаліся толькі сяляне і дробныя гаспадары. Грошовыя ўзнагароды – ад 5 да 25 руб. – планавалася прысуджаць па трох намінацыях: зневінныя выгляд, малочнасць, арганізацыя дагляду і харчавання. Пры гэтым пераможца павінны быў атрымаць толькі палову сумы, а астатнія гроши праз год на той жа выставе [9, с. 17–18]. Аднак паведамлення аб правядзенні гэтай выставы ў «Сахе» няма. Нічога не паведамляе аб ёй і В. Ніжанкоўская. Верагодна, што выставка 1912 г. не адбылася, яе атрымалася правесці толькі 15 жніўня 1913 г. Як пазначалася ў артыкуле, прысвечанаму гэтай падзею, гэта была «выстаўка сакаціны і тканіны». Сродкі на ўзнагароды пераможцаў ахвяравалі Віленскае сельскагаспадарчае таварыства (100 руб) і А. Снітка (25 руб). Арганізацыя самай выставы грошай не патрабавала – жанчыны збираліся са сваімі вырабамі каля жаночага вучылішча, кароў і валоў прывязвалі да плоту непадалёк [10, с. 14]. Для выставы мастаком Сукоўскім былі створаны адмысловыя плакаты. Моладзь, з ліку сваякоў А. Уласава і мінскага асяродку «Сахі», была ў народных строях. Пасля выставы вечарам адбыўся паказ п'есы Янкі Купалы «Паўлінка» [3, с. 14].

З 1 лістапада 1913 г. на базе рэдакцыі «Сахі» у Вільні планавалася арганізація вячэрня курсы па садаводству і пчалярству. Вылучалася 6 напрамкаў лекцый: садаводства і агародніцтва, пчалярства, выраб віна з фруктаў і ягад, глебазнаўства, «навука аб раслінах», «халадзілныя спосабы і іх значэнне». Слухачам, у выпадку здачы экзамена гарантаваліся сертыфікаты Віленскай практичнай школы садаводства. Кіраўніком курсаў быў стваральнік і кіраўнік дадзенай школы І. Паўловіч. У якасці лектараў пазначаліся як мясцовыя спецыялісты, так і пецярбургскія. Але ці адбыліся дадзеныя курсы ў сувязі з пераездам рэдакцыі ў Мінск гэта пытанне, бо справа здачы аб іх на старонках «Сахі» няма [11, с. 16].

У часопісе была наладжана добрая адваротная сувязь з чытачамі праз рубрыкі «Адказ рэдакцыі» ці «Паштовая скрынка». Так, у № 17 быў апублікаваны адказ на ліст падпісчыка Ліхт-овіча з Белага Берага Мінскай губерні. У ім даваліся парады па падбору літаратуры па пчалярству, месцах, дзе яе можна замовіць і кошты, адрас бліжэйшага гадавальніка фруктовых дрэў, таксама тлумачыліся спецыфічныя тэрміны з папярэдніх нумароў [11, с. 15]. У дачыненні да чытачоў у такіх адказах таксама дзейнічалі правила канспірапагіі. Яны фігуруюць пад нумарамі, ініцыяламі, ці назвой рэгіёна. У адказе «падпісчыку з Гродзеншчыны» раскрывалася таямніца народнага падання аб tym, што ноччу чорт ездіць на конях, пасля чаго яны на раніцу стомленыя, а часам і ўзыленыя. Віноўнікам гэтага былі ласкі, жывёлы карысныя ў барацьбе з мышамі, але часам данімаючыя коней. Каб пазбавіцца ад гэтай праблемы рэкамендавалася намазаць коней часнаком [12, с. 16]. Сваім гадавым падпісчыкам рэдакцыя «Сахі» дасылала насенне збожжа. Пры наведванні рэдакцыі ў Мінску можна было атрымаць зрэзы фруктовых дрэваў: яблынь гатункаў Антонаўка, Рэнета Летняя, Папяроўка, груш – восеньская Вінёўка і ранневосеньская Бураковая [13, с. 16]. Тут жа можна было азнаёміцца з вуліямі новай канструкцыі і пры жаданні замовіць іх. У 1915 г. для новых падпісчыкаў за асобную плату дасылаліся книгі «Каўказкі жывакост», «Пчэлярства», «Зімовае кармленне кароў», «Гадоўля трусоў». Апошняя была даслана ўсім падпісчыкам замест № 26. Акрамя таго ў рэдакцыі падпісчыкі маглі атрымаць бясплатную юрыдычную кансультацыю [2, с. 14].

Адным з напрамкаў папулярызацыі сельскагаспадарчай навукі быў агляд спецыяльзаванай літаратуры. Некаторыя выданні дасылаліся ў рэдакцыю для рэцензіі і рэкламы. Сярод перыядычных выданняў, што рэкамендавала «Саха» сваім чытачам, былі «Болотоведение» (Мінск), «Сельский хозяин», «Хутор» (Петраград), «Хлебороб» (Харкаў) і іншыя [2]. Частку сродкаў часопіс атрымліваў ад размяшчэння рэкламы, якая таксама пераважна была на сельскагаспадарчую тэматыку. Тут друкавалі прыватныя аў'явы аб продажы насення і жывёл, шукалі працу ці месца практикі ў гаспадарках. Некаторым сусідамі рэкамендациі гатова была даць рэдакцыя. Рэкламаваліся і новыя сельскагаспадарчыя прылады, а таксама тэхніка: малатарні, жнялкі, конныя граблі, плугі, спрынжыноўкі, косы. Іх можна было набыць як праз прыватныя фірмы (Зыгмунд Нагродзкі, Вільня; таварыства «Серп», Мінск), так і праз адзяленні сельскагаспадарчых таварыстваў у Вільні, Мінску, Пінску і Оршы.

Такім чынам, часопіс «Саха» з'яўляўся не толькі першым беларускамоўным сельскагаспадарчым выданнем, але, як і «Наша Ніва», дзейным правадніком ідэі беларускага нацыянальнага Адраджэння.

Рэдакцыя накіравала сваю дзейнасць на паляпшэнне матэрыяльнага становішча сельскага насельніцтва Беларусі праз папулярызацыю сельскагаспадарчай навукі, развіццё новых форм гаспадарчай дзейнасці, якія раней лічыліся дапаможнымі – садаводства, пчалірства, вырошчванне кармавых культур. Прапагандавалася выкарыстанне новых сістэм севазвароту, тэхнікі, угнаенняў. Акрамя таго, «Саха» з'яўляеца выдатны крыніцай па вывучэнню сістэмы гаспадарання на тэрыторыі Беларусі ў пачатку XX стагоддзя.

1. Саха. – 1912. – № 1.
2. Саха. – 1915. – № 27.
3. Ніжанкоўская, В. Пра дзядзьку // ЛіМ. – 1991. – 5 крас. – С. 14–15.
4. Саха. – 1913. – № 18.
5. Саха. – 1912. – № 5.
6. Саха. – 1912. – № 3.
7. Саха. – 1914. – № 22.
8. Саха. – 1913. – № 11.
9. Саха. – 1912. – № 6.
10. Саха. – 1913. – № 16
11. Саха. – 1913. – № 17
12. Саха. – 1912. – № 7.
13. Саха. – 1914. – № 20.

УДК 821.161.3.09

## БЕЛАРУСКІЯ ПАЭТЭСЫ – ВЫПУСКНІЦЫ БДУ

*Iryna Shmatkova*

*дацэнт, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Мінск, Беларусь  
[i.shmatkova@gmail.com](mailto:i.shmatkova@gmail.com)*

У артыкуле разглядаюцца творчыя набыткі беларускіх паэтэс – выпускніц Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, аналізуецца адметнасць іх лірычнай спадчыны, вызначаеца роля іх творчасці і прафесійнай дзейнасці ў гісторыі беларускай літаратуры і культуры.

**Ключавыя слова:** *беларускія паэтэсы, філалагічны факультэт, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, творчасць, гісторыя беларускай літаратуры.*

## BELARUSIAN POETS ARE GRADUATES BSU

*Iryna I. Shmatkova*

*Belarusian State University, Minsk, Belarus*

The article examines the creative achievements of Belarusian poetesses - graduates of the Belarusian State University, analyzes the originality of their lyrical heritage, determines the role of their creativity and professional activity in the history of Belarusian literature and culture.

**Keywords:** *Belarusian poetesses, philological faculty, Belarusian State University, creativity, history of Belarusian literature.*

У 1921 г. быў адчыніў свае дзвёры Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, што стала знакавай падзеяй у развіцці ўсіх галін навукі, адукцыі, культуры краіны, у тым ліку і гендарнай. Адкрыццё навучальнай установы вышэйшага ўзроўню на тэрыторыі Беларусі прыспела даўно. Канешне, з 1840 г. на магілёўшчыне працаваў Горы-Горыцкі земляробчы інстытут, але гэта была профільная сельскагаспадарчая навучальная ўстанова (у якой, дарэчы, у свой час працавалі М. Гарэцкі і П. Мядзёлка). Многім таленавітым беларусам прыходзілася вучыцца ў бліжэйшых Віленскім (засн. ў 1579 г.), Маскоўскім (засн. у 1755 г.), Пецярбургскім (засн. 1724 г.), Варшаўскім (засн. у 1816 г.), Кіеўскім (засн. у 1834 г.), Львоўскім (засн. у 1661 г.) і інш. ўніверсітэтах. Прыйчым паступіць у гэтыя навучальныя ўстановы было няпроста, нават мужчыне, успомнім таго ж М. Гарэцкага, які прайшоў конкурс 400 чалавек на 25 месцаў пры паступленні ў Горы-Горыцкае каморніцкае вучылішча (структурнае адгалінаванне раней узгаданага інстытута) [5, с. 20].